

# скрыжалі

скрыжалі

## Аляксей Дзермант



...пэўныя псіхалагічныя, экалагічныя і культурныя аспекты язычніцкай духоўнасці былі б запатрабаваныя і карысныя сёньняшняму беларускаму грамадству...

## Паганскае адраджэнне на Беларусі

*Беларусаў трывалаюць паганскія карані.*

*Як балтаў, як скандынаваў.*

*...Без паганскіх каранёў нацыя – перакаці-поле, народы так званыя інтэрнацыяналісты ці нават праваслаўныя атэісты.*

*Дык трывалаюца за ўласны тын Беларусы – кичоныя паганцы, самаісныя, як пан буриштын.*

Рыгор Барадулін.

Паганства ў Беларусі ніколі не зынікала. Яно дагэтуль застаецца пакрыёмай духоўнай і культурнай асновай нашага этнасу. У варунках, калі ўжо няма хрысьціянской манаполіі на духоўнае жыцьцё беларусаў і прыгнёту з боку камуністычнай ідэалогіі, зьявілася магчымасць ня толькі займацца вывучэннем старадаўніх вераньняў, але і адкрыта дискутуваць пра актуальнасць язычніцтва для цяперашняга часу. Што можна сказаць пра перспектыву паганскаага адраджэння ў нашай краіне?

Спачатку зробім невялікі гісторычны экспурс, які дапаможа зразумець прычыны трываласці і жыцьцёвасці язычніцкіх традыцый у Беларусі. Афіцыйнай датай зъяўлення

хрысьціянства ў нас лічыцца 988 г., калі з інцыятывы кіеўскага князя Уладзіміра насельніцтва падуладных яму тэрыторыяў мелася быць ахрышчаным. Між тым, маючи на ўзве складаныя дачыненіні Полацкай зямлі з Кіевам, не выпадае меркаваць пра яе аўтаматычную хрысьціянізацыю. Першыя прапаведнікі імаверна зъяўляліся тут і раней, але ёсьць падставы сумнівацца, ці была нейкая адміністрацыйная акцыя. Найбольш адпаведным рэчаіснасці здаецца становішча, апісаное Уладзімірам Лобачам – на Полаччыне ў XI-XII стст., у адрозненінне ад усходнеславянскіх абшараў, так і не адбыўся акт хросту, інспіраваны князямі (прыкладам: Кіеў 988 г., Ноўгарад 990 г.), а хрысьціянізацыя, як павольны працэс узаемадзеяньня новай рэлігіі і трывалых язычніцкіх традыцый, афіцыйна была ўхваленая ў Полацку толькі на пачатку XII ст., што спрыяла ўзынікненню архаічных (*pro paganus*) формаў праваслаўя, якія і ў XIX ст. спрыялі захаванню паганскага зъместу ў фармальна ахрошчанай культуры Беларусі<sup>1</sup>.

Добрай ілюстрацыяй гэтаму можа быць валадаранье князя Усяслава Чарадзея, народжанага “ад валхваванья”. Нельга адмаўляць таго, што ў сваёй палітыцы ён улічваў чыннік новай веры, напрыклад, пра гэта съведчыць пабудова полацкай Сафіі, але іншыя простыя ды ўскосныя факты ўказваюць на яго выключныя дачыненіні з даўняй рэлігіяй. Гэта і шэраг міфалагічных рысаў, вядомых са “Слова пра паход Ігараў” ды народнага эпасу, якія дазваляюць суднесьці яго постаць з язычніцкім князем-валхвом; шчыльныя, саузніцкія контакты з няхрышчанымі балцкімі ды прыбалтыйска-фінскімі плямёнамі, а таксама імаверная сувязь між пагanskімі хваляваньнямі на Балтыцы (у землях абарыгітаў у 1066 г. і ў Швецыі ў 1067 г.) ды вайною Усяслава супраць Яраславічаў, дзе ў гэтых падзеях ён мог выступаць як патэнцыйны хаўрусьнік шведскага і абарыгінскага руху<sup>2</sup>.

Дарэчы тут згадаць і найпраўдападобнейшую эты малагічную версію паходжання найменьня найбольшага протабеларускага племя – *крывічоў*, звязаную з тытулятурай балцкіх съвятароў (літ. *krivis, krivl, krivaitis*). Дзеля гэтага нават, як зацеміў Уладзімір Тапароў, “крывічы могуць асэнсоўвацца як пэўнага кшталту левіты, племя жрацоў, съвятароў”<sup>3</sup>. Між тым, хрысьціянскі чыннік спрычыніўся да карэннай зъмены этнокультурнай сітуацыі праз усталяванье новай этнаканфесійнай самаідэнтыфікацыі мясцовага насельніцтва, калі даўняя “паганская” этнонімы паступова выцікаліся канфесіёнімам “русь”, а хрост аўтахтоннага балцкага насельніцтва ў “рускую” веру ўрэшце прыводзіў да яго ментальнай і моўнай славянізацыі<sup>4</sup>.

Пэўнай рэакцыяй на працэс хрысьціянізацыі і славянізацыі магчыма лічыць паўстанье Літоўскага гаспадарства, якое некаторыя гісторыкі назвалі нават “апошній язычніцкай імперыяй”. Згодна з высновамі Дайви Вайткявічэне і Вікінгаса Вайткявічуса, сапраўды можна гаварыць пра такую зъяву, як паганская дзяржаўная рэлігія ў Літве XIII ст.<sup>5</sup> Пры гэтым балшыня літоўскіх князёў як правіла трymалася прынцыпу рэлігійнай талеранцыі, съведчаньнем чаго ёсьць

<sup>1</sup> Лобач У. Да пытаньня аб хрышчэнні Полацкай Крыўі // “Беларусь у сістэме трансеврапейскіх сувязей у I тыс. н. э.”: Тэзісы дакладаў і паведамленняў міжнароднай канферэнцыі, Мінск, 12-15 сакавіка 1996 г. Мн., 1996. С. 51.

<sup>2</sup> Дзермант А. Крывічы. Гістарычна-этнагенетычны нарыс // Druvis. Almanach Centru etnakasmalogijj “Kryuja”. 2005. № 1. С. 28.

<sup>3</sup> Топоров В.Н. Значение белорусского ареала в этногенетических исследованиях. Славяне: адзінства і мнагастайнасць: Міжнародная канферэнцыя (Мінск, 24 – 27 мая 1990 г.): Тэзісы дакладаў і паведамленняў. Секцыя 2. Этнагенез славян. Мн., 1990. С. 89.

<sup>4</sup> Марзалюк І. Ад этнасу да нацыі // Гістарычны альманах. 2002. Т. VII. С. 161; Zinkevičius Z. Krikliionybvls išlytakos Lietuvoje: Rytų krikliionybėl vardo duomenimis. Vilnius, 2005. Р. 84, 87.

<sup>5</sup> Vaitkevičienė D., Vaitkevičius V. XIII a. Lietuvos valstybinis religijos bruohai // Lietuvos archeologija. 2001. Т. XXI. Р. 311-334.

словы Гедыміна: “Хрысьціяне шануюць бога свайго па-свойму: русіны па-свойму, палякі па-свойму, а мы шануем бога па нашаму звычаю...”<sup>6</sup>. Тагачасная апазіцыя *Русь – Літва або (усходніе) хрысьціянства – паганства* адбілася ня толькі ў сярэднявечных эпітэтах літоўцаў: “літва беззаконная” (у сэнсе: не пільнуецца хрысьціянскага закону), “літва бязбожная”, “літва паганая” “літва нехрышчоная”, але і ў этнастэрэатыпных уяўленых суседзяў (расейцаў, украінцаў) пра беларусаў-літвінаў XIX ст.: “з литвина не будзе християнина”, “вялікі чарапунік, сказана — ліцьвін”, а “тэалагічны” дыялог з беларусам паводле ўкраінскага фальклору выглядаў гэтак: “Литвинку божи?” “Ти сам божи!” “Тю, литвинку, ти ж чортів!” “Ага, хай і чортів, аби не твой!”.

Сутыкненіне паганскай Літвы з адменамі хрысьціянскай цывілізацыі: грэцка-візантыйскай і рымска-каталіцкай было непазыбжным. У варунках наймацнейшага духоўнага, палітычнага, а ў разе з каталіцтвам яшчэ і адкрыта вайсковага ціску, пытаныне пра выжываныне напраўдзе ставілася рубам, “не на жыцьцё, а на съмерць”. Этнічная і дзяржаўная экзістэнцыя тады беспасярэдне залежала ад прыняцця хросту, як сімвалічнага чыну далучанасці да ёўрапейскай цывілізацыі, а не варожага “барбарскага” съвету — зусім нядайня прыклады з палабскімі славянамі ды прусамі былі досьць красамоўныя. Літоўскія валадары, прыймаючы хрост, набывалі своеасаблівую “індульгенцыю” для свайго народу, і праз немінучы кампраміс стварылі спрыяльныя ўмовы для захаванья архаічных пластоў культуры: “адна важная рыса ня можа быць выпушчанаю з-пад увагі – шырокі геапалітычны кругагляд найбольш выбітных кіраўнікоў Літвы: дзеяньні, што нярэдка здаваліся зусім процілеглымі, але якія мелі ўрэшце адну глыбінную мэту, чыніліся не праз абяякавасць або крывадушніцтва, а з улікам усёй сітуацыі навокал, зважаючы на Лівонію і Прусию, Польшчу і Русь... Крокі насустроч хрысьціянству рабілі не тады, калі выбару ўжо не было і трэба было прыматаць прадыктаваныя ўмовы, але крыху раней за той момант, калі сітуацыя станавілася цалкам здэтэрмінаванай і ўжо незваротнай”<sup>7</sup>.

Але і падзеі 1387 г. – даты беспрэцэдэнтнай на тle іншых ёўрапейскіх краінаў – ня сталі канчатковым развязанынем “паганскага пытаныя”. Жамойць хрысьцілі яшчэ пазней – у 1413 г. Як рэлікт паганства да XVI-XVII стст. на Браслаўшчыне, Лепельшчыне, Аршаншчыне, Слонімшчыне захаваўся курганны пахавальны абрад. Надзвычай цікавая інфармацыя пра існаваныне яскравых паганскіх звычаяў сярод люду Паўночнай Беларусі зъмешчаная ў творы Паўля Одэрборна “Праўдзівы і грунтоўны аповед пра веру русаў...” (1582 г.): “Многія тут трymаюць у сваіх хатах адмысловых зъмеяў і кормяць іх”, “У суседнім лесе ў іх ёсьць дрэвы, якія яны ўшаноўваюць згодна з верай продкаў”<sup>8</sup>. Нават у паданынях, зафіксаваных этнографамі XIX – першай паловы XX стст., захаваліся водгукі дахрысьціянскіх культатаў, пры гэтым знейтральнай або станоўчай ацэнкай<sup>9</sup>. Бадай, найбольш уражвальныя – звесткі пра аўтэнтычнае язычніцкае капішча, што месцілася ў цяперашнім цэнтры Менску яшчэ ў пачатку XX ст!<sup>10</sup>

Народныя традыцыі выклікалі жывыя сэнтымент і ў колах шляхты. Магнаты Радзівілы выводзілі свой радавод ад Крыве, а выбітныя прадстаўнікі гэтага крыві-

<sup>6</sup> Gedimino laipkai / Parengl S.C. Rowell. Vilnius, 2003. P. 184.

<sup>7</sup> Топоров В.Н. Язык и культура: об одном слове-символе (к 1000-летию христианства на Руси и 600-летию его в Литве) // Балто-славянские исследования. 1986. М., 1988. С. 12.

<sup>8</sup> Одэрборн П. Праўдзівы і грунтоўны аповед пра веру русаў // Беларускі гістарычны агляд. 2005. Т. 12. Сш. 1—2 (22—23). С. 178.

<sup>9</sup> Легенды і паданыні. Мн., 1983. С. 111-112, 113-114, 228-229.

<sup>10</sup> Кацар М. Паганскае капішча ў Менску ў XIX – XX ст. // Druvis. Almanach Centru etnakasmalogijī “Kryuja”. 2005. № 1. С. 129-133.

чэсьлівага роду Крыштап Мікалай за свае вайсковыя перамогі атрымаў ганаровую мянушку “Пярун”. Міхалон Літвін, аўтар трактату “Пра звычаі татараў, літвіноў і маскоўцаў” ганарыўся тым, што на Літве, як і коліс у Рыме, “ушаноўваюцца і святыя пенаты, моры, лары, лемуры, горы, пячоры ды святыя гай”, ён настальгуе па старавечных звычаях і кажа, што “пад хвалю хросту згаснуў *ugnis*, то бок агонь”<sup>11</sup>. Рамантычнае замілаванье паганскай мінуўшчынай беларуска-літоўскага краю пазней было характэрнае для творчасці Адама Міцкевіча, Яна Чачота, Яна Баршчэўскага, Тэадора Нарбута, Адама Кіркора, Канстанцыі Скірмунт ды іншых прадстаўнікоў тутэйшага набілітэту.

У пачатку XX ст. дзеячы беларускага руху таксама звяярнулі ўвагу на вялікі патэнцыял язычніцкай даўніны для нацыянальнага адраджэння. У найбольшай ступені гэта тычыцца поглядаў Вацлава Ластоўскага, у прыватнасці яго гістарыя-софскай “крыўскай” канцэпцыі. Паводле яе праўдзівым найменьнем нашага краю ёсьць *Крывія*, а народу – *крывічы*. Страта свойскага этноніму і замена яго “рускім” звязана з чужынскімі ўплывамі, утым ліку рэлігійнімі: “І вось усё, што не ўкладалася ў рамкі хрысьціянства, як яго разумелі візантыйцы (і варагі-русь), лічылася адрынутым, “бесаўскім”. Усякае выражэнне дахрысьціянскага вераньня, безумоўна, асуджалася і перасъедавалася як чартоўскае... Пад гэтае паняцце... падтасоўвалася і праяўленыне народнасці (гэта знача, – мова мясцовых плямён, іх звычаі, абычай і нацыянальныя імёны)”<sup>12</sup>. У апавяданні “Часы былі трывожныя”, дзе апісваюцца першыя крокі новай рэлігіі на нашых землях, В. Ластоўскі вуснамі паганскіх святароў фактычна вінаваці хрысьціянства ў тым, што яно наўпрост спрычынілася да заняпаду крыўскага народа: “Воля ваша будзе съцерта, як зярно ў жорнах, верай новай і разьвееща, як порсыць дарожная. Слава ваша забудзецца, а імя ваша будзе імем пагарджаных і паярэмленых. Нашчадкі ваши адвернуцца ад крыві сваі і магілы ваши зъневажаць будуць. Плады зямлі ваших, кроў і пот ваши возьмуць чужынцы, і вы іх багоміць будзеце. Жоны і дочки ваши стануць паслужніцамі ў тых, каторыя вамі валадаць будуць. Перад рабамі сваімі пахінече каркі і зыніце ablічы свае ў пакорлівасці. Змоўкнучь вечавыя званы ў гарадах і песні свабоды ў сёлах. І перапоўняцца воды съязамі вашымі, паветра стогнамі, а зямля крывей ваших. І згінече з ablічча зямлі, калі не ачуняеце і ня скажаце сабе: зямля наша – дом наш, яна – магіла прашчураў і калыбка будучых пакаленняў нашых!”<sup>13</sup>

Разам з тым, Ластоўскі з відавочнай прыхільнасцю ставіўся да крыўскага паганства: пісаў артыкулы і мастацкія творы, прысьвечаныя даўнім вераньням, зьбіраў фальклорны матэрый ды меў нават намер укласці тутэйшы народны эпас, накшталт латышскага “Лачплесіса” або фінскай “Калевалы”. Зразумела, нельга съцвярджаць, што Власт сапраўды спавядаў язычніцтва, але можна згадзіцца з тэзісам, што “у асобе Вацлава Ластоўскага маём пачынальніка, а можа, завяршальніка замешанага на крывіцкай ідэі беларускага фундаменталізму як пэўнай сістэмы ідэй і каштоўнасцяў. Гэты тып съветапогляду выявіўся ў ідэалізацыі, нават апалаگетыцы старадаўняга крывіцка-беларускага паганства, у крытыцы хрысьціянскага універсалізму і касмапалітызму, у інтэнсіўнай нацыянальнай міфатворчасці, урэшце, у фундаменталісцкай канцэпцыі беларускай гісторыі і культуры, паводле якой Беларусь, альбо Крывія, пачалася ў дахрысьціянскія вякі”<sup>14</sup>. Можна меркаваць, што сам Ластоўскі найбольш аптымальным для беларусаў лічыў не каталіцтва, праваслаўе або ўніяцтва, а “нацыянальнае” хрысьціянства<sup>15</sup>,

<sup>11</sup> Літвін М. О нравах татар, литовцев и москвитян. М., 1994. С. 86.

<sup>12</sup> Ластоўскі В. Аб назовах “Крывія” і “Беларусь” // Тамсама. С. 373.

<sup>13</sup> Ластоўскі В. Часы былі трывожныя // Ластоўскі В. Выбраныя творы. С. 132.

<sup>14</sup> Конан У. Валхвей беларускага фундаменталізму // Крыніца. 1994. № 8. С. 23.

<sup>15</sup> Ластоўскі В. Унія // Ластоўскі В. Выбраныя творы. С. 414.

якое арганічна ўлучала б і язычніцкі элемент. Менавіта на гэтую думку наводзіць яго “Патрыятычны малітвенык”, асабліва “Дзесяць загадаў народных”<sup>16</sup>, якія, па сутнасці, ёсьць дэкалогам беларускага (крыўскага) этнанацыяналізму, вельмі далёкім ад хрысьціянскіх запаветаў.

Паганскі фон у выглядзе элементаў Гераклітавай філасофіі, гнастыцызму і пантэізму вызначае адметнасць знакавай для беларускага мысьлення працы “Адвечным шляхам” Ігната Абдзіраловіча, прысьвежанай дыялектыцы “лічайся” формы, паўсталай ад сакральнага шлюбу Маткі-Матэрый і Бацькі-Купалы. Разважаючы пра асаблівасці нашай гісторыі, Абдзіраловіч сцівярджаў: “Страціўшы ў сабе вольнага паганца, ...беларус ня ўбачыў нічога прынаднага і ў новым складзе жыцьця. Уплывы Захаду і Усходу ў перакручаных, съпецыфічна славянскіх, часам карыкатурных выразах круцілі і гвалцілі душу беларуса, толькі прымушаючы яго ўбачыць, што ў чужой скуры заўсёды дрэнна, што трэба вытварыць нешта сваё, роднае, блізкае, арганічнае”<sup>17</sup>.

Менавіта з ідэямі гэтых дзеячоў і варта было б звязваць першыя спробы адраджэння беларускага паганства, а не з палітыкай ваяўнічага атэізму савецкага ўраду, скіраванай на вынішчэнне ўсялякага рэлігійнага культу, як не зусім карэктна, на нашу думку, мяркую Аляксандар Гурко<sup>18</sup>. Насамрэч замена бальшавікамі пачатковага сэнсу сьвятаў і абраадаў з хрысьціянскага на нібыта “паганскі” з сапраўдным язычніцтвам (этнічнай рэлігіяй) нічога супольнага ня мела. Наадварот, нішто так не спрычынілася да вынішчэння апошняга, як інспіраваная камуністычнымі ўладамі калектывізацыя, індустрыйлізацыя і ўрбанізацыя<sup>19</sup>. У сваю чаргу зьевернем увагу на тое, што марксісцкая ідэалогія была па сутнасці секулярнай рэлігіяй, якая мела супольныя з хрысьціянствам монатэістычныя вытокі. Іх лучыць эгалітарны архетып (усеагульная роўнасць перад богам або роўнасць перад людзьмі), універсалізм – перакананыне ў неабходнасці пашырэння сваёй адзінай ісціны ва ўсім сьвеце (маштабная месіянерская дзеянасць, нярэдка гвалтоўная або перманентная падрыхтоўка сусветнай рэвалюцыі), месіянскія чаканыні (вера ў надыход божага валадарства або съветлай камуністычнай будучыні), постаць месіі (прапрок або правадыр), комплекс абранасці ў спалучэнні з нецярпімасцю да іншадумства (змаганье з гоямі, ерэтыкамі, паганцамі ды перасьлед паводле класавай прыкметы).

Сам тэрмін *язычніцтва*, утвораны ад ст.-слав. *язык* ‘народ, мова’, найпраўда падобней азначае чалавека, які гутарыў іншай мовай, чужынца. Слова *язычнік*, такім чынам, мае ў сабе адцененне дыскрымінацый паводле этнічнай прыкметы, падобнае да паняцця “гоя” ў юдаізме. Іншы тэрмін, пашыраны ў бальшыні єўрапейскіх моваў – *паганства*, якое стала абразыльным, сіоністам усяго кепскага і брыдлага, паходзіць ад лац. *paganus* ‘жыхар *pagus* (вясковай акругі), вясковец’. Тут можна заўважыць прыкметы сацыяльнай дыскрымінацыі, калі ў першыя стагоддзі пашырэння хрысьціянства гараджане і заможныя людзі атаесамлялі язычніцтва і “цёмны” вясковы лад жыцьця. Ням. *Heidentum*, анг. *heathenism* звязаныя са стэрэатыпам пра паганства як азнаку барбарства, нецывілізаванасці, бо яго маглі спавядцаць нібы толькі насельнікі дзікіх мясыцинаў – пусткаў,

<sup>16</sup> Ластоўскі В. Патрыятычны малітвенык // Тамсама. С. 422-424.

<sup>17</sup> Абдзіраловіч І. Адвечным шляхам: Дасыледзіны беларускага съветагляду. Мн., 1993. С. 11.

<sup>18</sup> Гурко А. Аб вытоках неязычніцтва ў Беларусі // Хрысьціянства і беларуская культура: Матэрыялы III Міжнар. кангрэса беларусісту “Беларуская культура ў дыялогу цывілізацый” (Мінск, 21-25 мая, 4-7 снежня 2000 г.). Беларусіка-Albaruthenica. Кн. 18. Мн., 2001. С. 196-197.

<sup>19</sup> Лобач У. Паганства і хрысьціянства: беларускі выпадак // Kryuja: Crivica. Baltica. Indogermanica. 1994. № 1. С. 156-157.

што съведчыць пра дыскрымінацыю культурную. Як бачна, амаль усе найбольыш пашыраныя тэрміны, якімі карыстающа для азначэння паганства, нясуць адбітак хрысьціянской інтэрпрэтацыі і маюць негатывнае адценъне. Аднак сутнасці зъявы яны не выяўляюць.

Індаеўрапейская рэлігія, да якой узыходзяць мясцовыя дахрысьціянскія традыцыі балшыні ёўрапейскіх народаў, была *політэістычнай*, зъмяшчаючы разнастайнасць абрадавасці, характэрнай для розных сацыяльных групай і мясцовасцяў, адлюстроўвала адметнасці паміж народамі, а не была ўніверсальнай рэлігійнай дактрынай. Будучы *плоралістычнай* і шматбаковай, гэтая рэлігія была талерантнай паводле сваёй прыроды, далёкай ад якога-кольвеク празелітызму і фанатызму, кожная этнасацыяльная група шанавала сваіх уласных багоў, мела адмысловыя рытуалы і звычай. У гэтым сэнсе яе можна назваць *эзатэрычнай* і *ініцыяцыйнай*. У ёй былі свае міфы ды сімвалы, але яна была пазбаўленая дагматызму. Гэта была рэлігія *веды, досьведу і справы*, а ня веры і абстрактных роздуму, таму істотным у ёй было выкананьне традыцыйных абрадаў і абавязкаў<sup>20</sup>. Да гэтых характарыстак можна таксама дадаць стаўленьне да прыроды як да манифестацыі бóstва, тэафаніі, а не як да другаснага стварэння, прызнаньне жаночага боскага прынцыпу – Багіні нароўне з мужчынскім боскім пачаткам, або нават замест яго<sup>21</sup>.

Ці ёсьць тэрміны, якімі можна было б карыстацца для больш дакладанага азначэння язычніцтва? У “Аповесыці мінульых гадоў” пры апісаныні ладу жыцця язычнікаў гаворыцца, што яны: “имяху... обычай свои и закон отец своих и преданья, каждо свой нрав”<sup>22</sup>. Паняцце дзядоўскага звычаю тут беспасярэдне судносіцца з рэлігійнай традыцыяй. Гэта ж вынікае і з іншых летапісных паведамленьняў: “Си же творяху обычая и Кривичи и прочии погании...”<sup>23</sup>. Разуменныне звычаю ў рэлігійным кантэксте характэрнае і для народнай культуры: “Звычай устанавіў Бог; от затым трэх дзяржацца звычая, калі хочэш, каб Бог не пакараў. Хаць жэ кажуць, што ўсялякія людзі маюць свой звычай, бо што сяло, та нораў, што галава, та разум, а што край, та звычай, але ўсе ж людзі трymаюцца таго звычая, як пайшоў от дзядоў да прадзедаў, бо яго ўстанавіў сам Бог”<sup>24</sup>. Заўважым, што і ў “пачатковага летапісца” і ў людовай традыцыі звычай характараразуюцца сутнасці *гетэрагеннасцю*, увасабленынем *genius loci*, кожны край, племя, сяло маюць свае адметныя звычаі, што кантрастуе з універсальным хрысьціянскім законам, авшвешчаным для ўсіх народаў. У сувязі з гэтым нядаўна было прапанавана замяніць сам тэрмін “традыцыйная культура” ў дачыненіі да культуры пэўнага тыпу больш слушнай дэфініцыяй “тэсматычная культура”, абагульняючы значэнні грэцкага слова *ieumynt* ‘старая завядзёнка, асьвечаная даўніной і звычайна не пісаная, съяты закон, закон, усталяваны багамі’<sup>25</sup>.

Індаеўрапейскі канцепт “веры” ў рэлігійным сэнсе істотна розніўся ад хрысьціянскага як выключнага стаўленьня да ўсемагутнага бога, безумоўнай вінаватасці перад ім і спадзяваньня на збавен'не, добра выяўленага ў слыннай формуле Тэртуліяна *Credo, quia absurdum est*. У процілегласці да гэтага першасны сэнс веры ў індаеўрапейцаў рэканструюеца паводле моўных фактав як акт даверу, што аказваеца богу, з якога вынікае ўзаемны давер у выглядзе боскага спрыянь-

<sup>20</sup> Haudry J. The Indo-Europeans. Washington, 1998. Р. 63.

<sup>21</sup> Найджел П., Пруденс Дж. История языческой Европы. СПб., 2000. С. 13-14.

<sup>22</sup> Повесть временных лет. Ч. 1. Текст и перевод. М. – Л., 1950. С. 14.

<sup>23</sup> Полное собрание русских летописей. Т. II. Ипатьевская летопись. М., 1962. С. 10.

<sup>24</sup> Сержпутоўскі А.К. Прымхі і забабоны беларусаў-палешукоў. Мн., 1998. С. 121.

<sup>25</sup> Санько С. Канстытуцыйныя элементы античнага космасу як этапеннага для стараеўрапейскай тэсматычнай культуры // Круյа: Crivica. Baltica. Indogermanica. 1994. № 1. С. 106.

<sup>26</sup> Бенвеніст Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. М., 1995. М. 124-129.

ня<sup>26</sup>. У прускай мове захаваўся таксама і съпецыяльны тэрмін для азначэння веры – *druwīs*, што адлюстроўвае асаблівасці паганскага съветаразуменія, у якім слова са значэннем ‘вера’ ўзыходзіць да словаў са значэннем ‘дрэва’. Пры гэтым цвёрдае, трывалае дрэва (найчасцей дуб) разумелася як вобраз сусвету (*axis mundi*), як крыніца найбагацейшай міфа-паэтычнай сімвалікі. Такім чынам, маём харктэрны сэнсавы ланцуг: ‘назоў аб’екту ўшанаваньня’ – ‘ушанаваньне (рэлігійнае)’ – ‘вера’. Дарэчы, зважаючы на балцкі этнакультурны фон на Беларусі, менавіта *druwīs* можна было б ужываць у якасці аўтэнтычнага заменініка як хрысьціянскіх з паходжаньня “язычніцтва” і “паганства”, гэтак і штучнай “роднай веры”<sup>27</sup>.

Яшчэ адзін асыпект праблемы – суадносіны даўняга паганства і тых, хто сёньня шануе “*обычая древльни*”, або карэляцыя *паганства і неапаганства*. Апошнія даўно ёсьць аб’ектам навуковага вывучэння, але нас цікавіць, які ж зъмест укладаеца ў гэтае паняцце. Этнолаг Віктар Шнірэльман разумее пад неапаганствам “агульнацыянальную рэлігію, якая штучна ствараеца гарадской інтэлігенцыяй з фрагментаў старажытных лакальных вераньняў і абрадаў з мэтаю “адраджэння нацыянальной духоўнасці”.<sup>28</sup> Гэтае азначэнне здаеца надта спрэчным для таго, каб прэтэндаваць на ўніверсальнасць ды адлюстроўваць сутнасць азначанага. Выклікае сумнену “агульнацыянальныя характар” рэлігіі, бо многія дзеячы неапаганскага руху падкрэсліваюць, што этнічная рэлігійнасць далёка ня тоесная нацыянальнай, хоць і перакрыжоўваеца з ёю<sup>29</sup>. Апрача таго, ўрапейскія прыхільнікі політэізму часта апелююць хутчэй да мясцовых адменаў суперэтнічных дахрысьціянскіх традыцый: балцкай, славянскай, германскай, кельцкай, якія перакрочваюць нацыянальныя межы. Dalёка не заўсёды і не паўсяоль гэтая рэлігія ствараеца штучна і толькі гарадскім інтэлігентамі. Шнірэльманава азначэнне найболыш пасуе для ўласна расейскай сітуацыі і не прыдатнае для шырэйшага кантексту.

Айчынны рэлігіязнаўца Аляксандр Гурко акрэслівае неязычніцтва як “новыя рэлігіі, сканструяваныя на аснове політэістычных вераньняў у мэтах пошуку новай этнічнай ідэнтычнасці і (або) для распрацоўкі новай ідэалагічнай сістэмы”<sup>30</sup>. Адразу ж паўстае пытаньне пра крытэрыі “навіны” ў дачыненьні да сучасных паганцаў. Выраз “новыя рэлігіі” або “новыя рэлігійныя рухі” ўжываеца для азначэння рэлігійных плыній, якія рознічаюцца ад тых, якія звычайна называюць “традыцыйнымі” або “сфармаванымі”, “гістарычнымі” рэлігіямі і канфесіямі. Сярод крытэрияў “традыцыйнасці” вылучаюцца наступныя: працяглая гісторыя існаваньня, унутраная цэльнасць, аформленасць, нават завершанасць веравучнія, устойлівасць культавых (рытуальных) практик, інстытуцыянальная структура, укарненасць і шчыльная сувязь з нацыянальнымі традыцыямі, мовамі, гісторыяй, менталітэтам ды інш<sup>31</sup>. Адпаведна, “новымі рэлігіямі” ёсьць тыя, што не адпавядаюць бальшыні гэтых крытэрияў. Аднак некаторыя з іх (інстытуцыянальнасць, завершанасць) ня могуць уважацца за аб’ектыўныя, бо арыентаваныя на характеристыстыкі г.зв. сусветных рэлігіяў, і калі будуць скарыстаныя, прыкладам,

<sup>27</sup> Editorium // Almanach Centru etnakasmalogij “Кгруца”. 2005. № 1. С. 4.

<sup>28</sup> Шнірэльман В.А. Неязычество и национализм. Восточноевропейский ареал // “Исследования по прикладной и неотложной этнологии”. № 114. М., 1998. С. 3.

<sup>29</sup> Рыжакова С.И. Ромува. Этническая религиозность в Литве // “Исследования по прикладной и неотложной этнологии”. № 136. М., 2000. С. 10-15; Interview with Jormundur Ingi // The Oaks. The official newsletter of World Congress of Ethnic Religions. 2000. № 2. Р. 10.

<sup>30</sup> Гурко А.В. Новые религии в Республике Беларусь: генезис, эволюция, посылаватели. Мн., 2006. С. 44.

<sup>31</sup> Жеребяцьев М., Феррони В., Феномен новых религиозных движений // <http://www.archipelag.ru/geoculture/religions/secular/novel/>.

для ацэны даасізму ў Кітаі, сінтаізму ў Японіі або шматлікіх адменаў індуізму ў самой Індыі, то могуць засьведчыць там іх “нетрадыцыйнасць”.

Што тычыцца працяглай гісторыі існавання, шчыльной сувязі з нацыянальнымі традыцыямі, то наўрад ці нешта можа скласыці канкурэнцыю паганству, а абраады, практикаваныя носьбітамі народнай рэлігіі, г. зв. «народнага хрысьціянства», ёсьць фактычна сістэмай культуры язычніцкага паходжання, досьць нязначна і павярхоўна трансфармаванай, што съведчыць пра надзвычайную яе ўстойлівасць. Такім чынам, паняцьці “навізны” або “нетрадыцыйнасці” ў дачыненіі да шанавальнікаў дахрысьціянскай веры выглядае, прынамсі, нелагічна. Дарэчы, гэта разумеюць і некаторыя хрысьціяне, напрыклад, Уладзімір Мацкевіч: “Калі пасьлядоўна трymацца такай думкі, тады прыйдзеца прызнаць, што ўсё хрысьціянства на Беларусі нетрадыцыйнае, бо ня ўз्यнікла тут, а прынесенае звонку. Больш таго, прынесенае ворагам, які захапіў Палацак – наш традыцыйны палітычны і культурны цэнтар... Таму больш зразумела, калі прыхільнікі паганства спасылаюцца на традыцыйнасць, чым калі пра гэта спрачаюцца хрысьціяне розных адглінаванняў і дэнамінацый”<sup>32</sup>.

Больш дакладную, з нашага гледзішча, дэфініцыю прапанаваў Аляксей Гайдукоў, для якога гэта “сукупнасць рэлігійных, паарэлігійных, грамадска-палітычных і гістарычна-культурных аб'яднанняў і рухаў, якія ў сваёй дзейнасці з'вяртаюцца да дахрысьціянскіх веранняў і культаў, абраадавых і магічных практик, займаюцца іх адраджэннем і рэканструкцыяй”<sup>33</sup>. У процілегласці да народаў, якія захавалі архаічны лад жыцця і мысленія, пераемнасць і трансоляцыю традыцый (прыкладам, паволжская і паўночная народы ў Расіі), паняцьце “неапаганства” мае азначаць яе перарванасць. Між тым Майл Ёрк мяркуе, што неапаганства – гэта толькі адна з формаў сучаснага ёўрапейскага паганства, якая сусінне з рэканструяваным язычніцтвам (*recopaganism*) і больш арганічнымі і натуральнымі прайавамі народнай рэлігійнасці, таго што ён называе *geopaganism*. Рэканструюванае паганства розніца ад апошняга тым, што найчасцей яно выступае як съядомы выбар асобы, вылучаеца актыўнай інтэнцыяй на адраджэнне гістарычных формаў язычніцтва, а неапаганства ўяўляе сабой цалкам новы канструкт, якім ёсьць, напрыклад, рух *Wicca*<sup>34</sup>.

Паводле аналогіі з тэрмінам “неапаганства”, які падкрэслівае адсутнасць іншытуцыйнай і кульставай пераемнасці між даунімі і сучаснымі формамі політэізму, Беларускую Праваслаўную царкву Маскоўскага патрыярхату таксама можна было б назваць “неаправаслаўем”, бо яна фактычна ня мае нічога супольнага з аўтэнтычным беларускім праваслаўем. З'вярталася ўвага і на тое, што цяпер сярод “традыцыйных канфесій”, асабліва праваслаўя, пашыраюцца тэндэнцыі “новай евангелізацыі”, якія зьнішаюць формы традыцыйнай этнічнай культуры, у тым ліку элементы народна-хрысьціянскай абраадавасці<sup>35</sup>.

Такім чынам, улічваючы негатыўныя і некарэктныя канатыцы тэрмінаў “паганства” і “неапаганства”, больш адпаведным сутнасці разгляданай звязы і прыдатным для навуковага ўжытку быў бы тэрмін “этнічная рэлігія” або “традыцыйная этнічная рэлігія”, пад якім разумееца аўтахтонная сістэма съветагляду, куль-

<sup>32</sup> Мацкевіч У. Рэфарматы ў Беларусі: свае ці чужбы // <http://worvik.com/news/2005/09/17/63>

<sup>33</sup> Гайдуков А.В. Идеология и практика славянского неоязычества. Автореферат дисс. на соиск. уч. степ. канд. философ. наук. СПб., 2000. С. 12.

<sup>34</sup> York M. Pagan Theology. Paganism as a World Religion. New York – London, 2003. P. 60-64.

<sup>35</sup> Misijuk W. Prawosiawny protestantyzm // Tryglaw. Kwartalnik metapolityczny. 2006. № 9. S. 26-29.

<sup>36</sup> Лозко Г.С. Пробуджена Енея. Європейскій этнорелігійний ренесанс. Харків, 2006. С. 31.

таў і абрадавасьці пэўнага этнасу, што існавала або дагэтуль існуе, незалежна ад таго, якую ўсясьветную рэлігію прыняў дадзены народ як афіцыйную<sup>36</sup>.

Этнічная рэлігійная традыцыя не перапынялася з прынятым хрысціянства, але працягвала сваё існаваныне ў выглядзе г. зв. *народнай рэлігіі*, вызначальнай рысай якой ёсьць сусідніне “высокай” рэлігіі (хрысціянства), звязанай з кіроўнымі класамі і клерам, ды рэлігійных уяўленняў “простага люду”, для якога “высокая” рэлігія актуальная адно фактам свайго існавання, і які ў паўсядзённых патрэбах кіруеца не святым пісаньнем, а традыцыяй, звычаем, дзядоўскай верай. Паводле азначэння Уладзіміра Напольскіх, народная рэлігія “уяўляе сабой сістэму, што разъвіваецца (у адрозненіне ад раз і назад) зададзенага канону “высокай рэлігіі”), у якой элементы і цэлья пласты “высокай рэлігіі” ў кожнага пакалення і кожнага мікрасоцыому (сялянскай грамады) арганічна зытваюцца са спадкаванай сістэмай, у якой у сваю чаргу прысутнічаюць іншыя элементы “высокай рэлігіі”, “адабраныя” і перапрацаваныя папярэднімі пакаленнямі, і элементы, якія ўрэшце рэшт узыходзяць да найдаўнейшых рэлігійна-міфалагічных уяўленняў, што існавалі да ўваходжання гэнага народу ў абсяг пэўнай сусідствай рэлігіі: змест “высокай рэлігіі” ўсялякі раз як бы “перакладаецца” на мову традыцыі”<sup>37</sup>.

Адметнасць беларускай народнай рэлігіі і традыцыйнай этнічнай культуры агулам выяўляеца якраз у тым, што яна захоўвала сваю ўнутраную цэльнасць, функцыянальнасць і самадастатковасць, нягледзячы на фармальныя інавацыі хрысціянства, якое было толькі контурам, абрысам, тады як рэальнае напаўненне часта рознілася ад хрысціянскіх нормаў і пастулатаў<sup>38</sup>. Навукоўцамі адзначаецца яе транстэмпаральнасць, што выяўляеца “па-першае, у выключнай *архаічнасці* паасобных яе складовых частак, даўніна якіх часам сягае часоў так званай “індаеўрапейскай еднасці”, а па-другое, у прыналежнасці гэтых элементаў жывой традыцыі яшчэ і напрыканцы XX стагоддзя”<sup>39</sup>. Прынцыповая політэстычнасць народнай рэлігіі<sup>40</sup>, захаваныне і кансерваваны ў ёй падставовых элементаў міфа-паэтычнай мадэлі съвету дазваляе съцвердзіць, што менавіта там усё яшчэ можна ўбачыць *жывую* паганскую традыцыю.

Мабыць таму фальклор як найважнейшы складнік гэтай традыцыі нярэдка выклікае насыцярожанае або нават пагардлівае стаўленыне з боку занепакоеных хрысціянстваў: “Беларускі фальклёр – гэта руіны культуры, якія нараджаюць масавую культуру: калядаваныне, гукальне вясны, шукальне папараць-кветкі й спаленіне аўтамабільных пакрышак на Купальле. Даўнія адзеньні, рыштунак, звычай ды съпевы могуць раствумачыць нам прычыны шмат якіх генетычных хваробаў і вялікіх грахой сучаснае нацыі, успадкованых ад паганства”<sup>41</sup>. З гэткім пуританскім стаўленнем ды разуменнем вытокаў масавай культуры цалкам натуральна прагучала б і прапанова пазбавіцца ад рэшткаў “паганскай грахой-насыці”, зьнішчыўшы і рэшткі беларускага фальклору, толькі здаецца, што вядзе гэты шлях да іншага цяжкага граху – цемрашальства.

Аўтар працытаванай сентэнцыі – Павал Севярынец не шкадуе чорных фарбаў для таго, каб намаляваць скрайне непрыывабны вобраз рэлігіі, якая на некалькі

<sup>37</sup> Напольских В. Заметки на полях: Неоязычество на просторах Евразии // <http://www.udmurt.info/library/napolskikh/neoyaz.htm>

<sup>38</sup> Лобач У. Беларуская традыцыйная культура і хрысціянская царква ў XIX – пачатку XX ст. // Drusis. Almanach Centru etnakasmalogij “Кгруя”. 2005. № 1. С. 123-127.

<sup>39</sup> Санько С. Прадмова // Беларуская міфалогія. Энцыклапедычны слоўнік. Мн., 2004. С. 3.

<sup>40</sup> Забияко А.П. Народная религия // Религиоведение. Энциклопедический словарь. М., 2006. С. 672-673.

<sup>41</sup> Севярынец П. Нацыянальная ідэя. Фэнамэналёгія Беларусі // <http://www.sieviarynets.net/txt/nidea.htm#БЕЛКУЛЬТУРА>.

дзясяткаў тысячаў гадоў старэйшая за хрысціянства і якую вызнаюць ня менш як паўтары мільярды жыхароў нашай планеты: “Паганства, у адрозненьне ад сьвятасыці – стан, у якім жылі людзі да таго, як прынялі Хрыста. Такім чынам, спачатку на нашых землях панавала паганства, а потым узынкла Беларусь. Беларусь як нацыю сфармавала хрысціянства. Паганская съветапогляд і лад жыцця ўвесчы разбураў асновы нацыянальнае духовасыці, вярталі Беларусь да пячорнага, рабскага стану, дзе валадараць страх і грэх, ідалы й куміры. Паганства пэцкала й паскудзіла паўсюль, дзе зьяўлялася. Паганства некалькі тысячагоддзяў спавядала культы дзікія й жорсткія, з пакланеннем вагню, сонцу, дрэву й розным шклоўскім ідалам, мнагажонствам, кроўнай помстай і пачварнымі чалавечымі ахвярапрынашэннямі”<sup>42</sup>.

У сваім часе Юліос Эвола слушна адзначаў, што “сёньня адукаваны чалавек наўрад ці пагодзіца з тым, што... вялікія дахрысціянскія цывілізацыі... ня ведалі съвятога і звышнатуральнаага... што было б раўназначна прызнанью таго, што ўсе веды, назапашаныя, прыкладам, вялікім індаеўрапейскімі цывілізацыямі і рэлігіямі, выдуманыя і непатрэбныя”<sup>43</sup>. Залежнасць існаваньня “съвятасыці” толькі ад сваёй “адзіна праўдзівай” веры аўтаматычна вядзе да нецярпімасыці, правакуе на абразы ды гвалт супраць “нячыстых”, “няісцінных” вернікаў. Не стасуецца з рэальнасыцю і надта экстравагантнае съцверджаньне пра нацыю, бо калі ўжо шукаць чыннікі ўтварэння сучаснай беларускай нацыі, то ці не акажаща гэтак, што роля савецкай улады была тут ня менш, а можа нават і больш значная, чым якой-кольвек рэлігіі? Агулам, логіка разважаньня, прадэмантраваная П. Севярынцам, надта ж падобная да бальшавіцкай візіі гісторыі, адно розынца хіба ў тым, што канец валадарства цемры і дзікунства з 1917-га году адцягваеца ў 988-ы або 1387-ы год. Дзіўна, як ён не ўтрымаўся ад біблейскага закліку: “Зынішчыце ўсе мясыціны, дзе народы, якімі вы авалодаваце, служылі багам сваім, на высокіх горах і на пагорках і пад усякім галінастым дрэвам. І разбурыце ахвярнікі іхня і паламайце слупы іхня, і спалеце агнём гай іхня і пабеце балваноў — багоў іхнях, і вынішчыце імя іхняе ў месцы тым” (Другі закон, 12, 2-3).

Вядома ж, у дахрысціянскія часы ня толькі існавала само паняцце съвятасыці, але яно займала адно з найважнейшых месцаў у міфа-пэтычнай мадэлі съвету, а ўжо пазней было апрапрыявана, прысабечана хрысціянствам. Пачатковыя ўяўленыні аб съвятым сягаюць яшчэ індаеўрапейскай даўніны. Лінгвіст Уладзімір Тапароў выявіў, што для праславянскага кораня \*svkt-, да якога ўзыходзіць азначэнне “съвятасыці” і які мае адпаведнікі ў балцкіх ды іранскіх мовах, рэканструюеца значэнне “павялічвацца”, “набрыняць”: “Мяркуючы па адпаведным кантэкстам і аналогіям тыпалагічнага характару, у дадзеным выпадку гаворка ішла аб узрастанні-квітнені, нейкай жыватворнай субстанцыі, якое вяло да пасьпіваннія плоду як да завершанні ўсяго папярэдняга разъвіцця і прапрыву да новага, больш высокага стану, да вечнага нараджэння, да максімальнай урадлівасыці і прыбытку”<sup>44</sup>. Усе астатнія сэнсы “съвятасыці”: чысыціня, некранутасыць, бездакорнасць, адмысловая духоўная ўзынёсласць паўсталі ў выніку ўзмацнення ўнутрыкультурнай пазіцыі старога індаеўрапейскага тэрміна праз улучэнне яго ў кантэкст хрысціянскай культуры. Цікава, што паводле беларускіх паданьняў “съвятым” чалавекам лічыўся ня той, хто наведваў царкву і там маліўся, а той,

<sup>42</sup> Севярынец П. Нацыянальная ідэя. Фэнамэналёгія Беларусі // <http://www.sievarynets.net/txt/nidea.htm#ДУХОВАСЫЦЬ>.

<sup>43</sup> Эвола Ю. Люди и руины. М., 2002. С. 146-147.

<sup>44</sup> Топоров В.Н. Святость и святые в русской культуре. Т. I. М., 1995. С. 480; Топоров В.Н. Об одном архаическом индоевропейском элементе в древнерусской культуре – \*svkt- // Языки культуры и проблемы переводимости. М., 1987. С. 184-252.

<sup>45</sup> Сержпутаўскі А.К. Казкі і апавяданыні беларусаў-палешукоў. Мн., 1999. С. 175-177.

хто туды не хадзіў, не хрысьціўся ды маліўся ў гумне<sup>45</sup> (тут відавочная сувязь з язычніцкімі абрарамі, што ладзіліся ў гэтым месцы).

Паводле сваёй дзікасці і жорсткасці шматлікія рэлігійныя войны і рэпрэсіі, выкліканыя монатэістычнай варажнечай да іншадумцаў, шматкроць пераўзыходзяць якія-кольвек формы паганскага гвалту. Калі глядзець з гістарычнай перспектывы, то язычніцтва мае ня меншы гуманістычны патэнцыял развіцьця, пра што съведчыць яго мірнае і супаднае існаванье побач з рознымі канфесіямі ў Японіі, Індыі, іншых краінах. Паказальна, што сёньня канфлікты ўзынікаюць найчасцей у выніку досыць агрэсіўнай палітыкі празелітызму з боку монатэістаў («абрамістай»), як гэта бачна на прыкладзе індуска-мусульманскага канфлікту, або месіянскай дзейнасці каталіцкага касьцёлу.

Хрысьціяне, як ні парадаксальна гэта гучыць, таксама прыносяць ахвяры свайму богу. Сэнс ахвяры ў архаічных грамадствах звязаны з tym, што спыненіне *рэальнага*, спантаннага зла адбываецца з дапамогаю зла *семіятычнага*, паводле формы гэтага ж, але якое набывае сакральны статус і tym самым апраўданыне – бо яно мае стаць апошнім, спыніць рух зла, які вядзе да хаосу, ды захаваць касымічны парадак<sup>46</sup>. Ахвяры хрысьціянскому богу: першаахвяра Хрыста (семіцкая традыція ахвяраванья першанараджанага сына), святых пакутнікаў, забітых і закатаваных паганцаў, ерэтыкоў, “вядзьмарак” ды іншаверцаў таксама атрымлівалі апраўданыне або тлумачэныне ў маральных катэгорыях, бо быті выкліканыя імкненінем да выкараненія зла і агульнага выратаванья. Праваслаўныя ды каталікі маюць і сваіх ідалаў – іконы, статуі святых, урэшце выявы Хрыста на крыжы, тады як пасъядоўныя монатэістычныя плыні (юдаізм, іслам, пратэстантызм) забараняюць якія-кольвек выявы людзей, пагатоў бога, і тут мы маем справу з невыкараняльным язычніцкім субстратам, які ўзбагаціў скарбонку сусъветнай культуры шматлікімі шэдэўрамі выяўленчага мастацтва.

Гаворачы пра адраджэніне паганства мы маем на ўвазе не вяртанье, але *зварот* да яго. Чаму гэты зварот актуальны, варты калі ня ўхвалы, дык, прынамсі, разуменія? Па-першае, паганская рэлігіі часта лепей, чым, прыкладам, гістарычныя хрысьціянскія цэрквы, дазваляюць сучаснаму чалавеку падтрымліваць пачуцьцё этнічнай і культурнай ідэнтычнасці, якое імкліва зынікае ў глабалізаванным съвеце. Па-другое, язычніцтва, відаць, лепей за іншыя рэлігіі здатнае процістаяць татальнай секулярызацыі, спрыяе захаванью цьвёрдай сэксуальнай і сямейнай маралі. Прыхільнікам політэізму лягчэй засвоіць ідэю плюралізму меркаваньняў, шматтайнасці съвету, — такім чынам яно дапамагае пазъбегнуць канфлікту, процістаяння там, дзе гэтага ня могуць дасягнуць сучасныя сусъветныя рэлігіі<sup>47</sup>. Зварот да паганства ў беларускай сітуацыі аbumоўлены, між іншага, праблемамі з нашай нацыянальнай ідэнтычнасцю, якая немагчымая без этнакультурнага складніка, шчыльна зынітаванага духоўнай культурай народу. Мабыць таму беларусам ёсьць сэнс прыслухацца да словаў лідэра ісландскіх паганцаў Ёрмундара Інгі: “Мне здаецца, што язычніцтва, або Асатру ёсьць найлепшым способам звярнуцца да вытокаў, вярнуць пачуцьцё гонару за сваю прыналежнасць – гонару без няяўісці да тых, хто адрозніваецца ад цябе”<sup>48</sup>. Папраўдзе, пэўныя пісіхалагічныя, экалагічныя і культурныя аспекты язычніцкай духоўнасці былі б запатрабаваныя і карысныя сёньняшняму беларускаму грамадству.

Паганства можна ўважаць за пэўны тып духоўна-съветагляднай арыентацыі,

<sup>46</sup> Цивьян Т.Н. Образ и смысл жертвы в античной традиции (в контексте основного мифа) // Палеобалканистика и античность. М., 1989. С. 121.

<sup>47</sup> Коскелло А. Современные языческие религии Евразии: крайности глобализма и антиглобализма // Религия и глобализация на просторах Евразии. М., 2005. С. 324-325.

<sup>48</sup> Interview with Jormundur Ingi... Р. 10.

досьць шырокім і шматаблічным рухам, парадигму пошуку новага кшталту съяв-домасыці і “Вялікага Стылю” жыцьця, які быў бы адекватны для сёньняшняга ўзоруно постгіндустрыйнай і інфармацыйнай цывілізацыі, для эпохі постмадэрнасыці, як імкненне да культурнай мінуўшчыны (традыцый) ды выяўлененне ў ім “пачатковага” гуманістычнага, духоўнага съветаўспрыманыня і съветаразуменія. Паганства трэба разглядаць як складовую частку рэчаіснасыці, гістарычную звязу ва ўмовах поліцэнтрызму, мультикультурнасыці і вычарпаныня тых імпульсаў, якія ёўрапейская цывілізацыя атрымала ад “метафізічнай” лініі мадэрну (Асьветніцтва – класічны нямецкі ідэалізм – гуманізм – пазітыўізм – марксізм – лібералізм)<sup>49</sup>.

Як кожны сапраўды значны феномен, адраджэнне паганства ня ёсьць аднастайным і адназначным, у ім прысутныя розныя плыні і тэндэнцыі. Некаторыя з іх, з нашага гледзішча, можна аднесці да ліку адмоўных, што прафануюць ня толькі саму ідэю, але этнічную традыцыю як такую, замяняючы яе нейкім ідэалагічна-містычным сурагатам. Нездарма адзін з найвыбітнейшых “паганскіх” мысьляроў сучаснасыці Ален дэ Бенуа зацямляе з гэтай нагоды: “Тое, што рупіць нам сёньня... гэта ў меншай ступені зынкненне паганства, як яго адраджэнне ў прымітўнай, пустой форме, у якасці, так бы мовіць, “другараднай рэлігіі”<sup>50</sup>. Прыкметы гэтай “другараднай рэлігійнасці” досьць яскрава выяўленыя ў г.зв. “раднавераў”.

Каляндар съвятаў і пантэон багоў у іх звычайна складаецца з фрагментаў, хараектэрных не для канкрэтнай лакальной традыцыі, а пазычаных з розных усходне- і заходнеславянскіх, індыйскіх, скандынаўскіх крыніц, “кабінетнай” міфалогіі; фальклорныя тэксты, як правіла, ігнаруюцца, а фальсіфікаты кшталту “Вялесавай кнігі” ўважаюцца за “съвятыя пісаныні”, традыцыйныя абраады замяняюцца прыдуманымі рытуаламі, замест выкананыя абраадавых съпеваў абвяшчаюцца пафасныя “малітвы”, фальклорная музыка альбо зусім адсутнічае, альбо прадстаўленая ў “балалайкавай” форме, пад “славянскім” адзеньнем разумеюцца безгустоўныя стылізацыі раньнесярэднявечных і народных строяў, зусім нематывавана выкарыстоўваюцца знакі ды сімвалы, тэксты “раднавераў”-ідэолагаў прасякнутыя прафаннай эзатэрыкай, паранавуковасцю, сумнёўнымі гістарычнымі “адкрыццямі” і нацыянальнай мегаламаніяй.

На Беларусі да падобных групаў можа быць залічаная мясцовая філія расейскага згуртавання “Схорон Еж Словен”, сябры якой трymаюцца досьць агрэсіўнай адмены заходнерусізма, выкарыстоўваюць у часе сваіх “рытуалаў” афіцыйны чырвона-зялёны сцяг ды серп і молат, актыўна “прычашчаюцца” алкагольнымі напоямі і праводзяць “ігрышчы” ў выглядзе мардабою ў “славянскім” стылі. Як пзуны кур’ёз выглядае і непрацяглай дзейнасць “Аб’яднання беларускіх раднавераў”, лідэр якога Зыміцер Крамушчанка (Славер Велет) нейкі час актыўна намагаўся дамагчыся паважанага стаўлення да сваёй арганізацыі: ездзіў на “вечы раднавераў”, ганіў “этнографаў” і “балтафілаў”, але раптоўна адмовіўся ад сваіх ранейшых перакананьняў і стаў апантаным праваслаўным. Сюды ж можна далучыць і спробы стварэння выкладчыкам БДПУ Генадзем Адамовічам “славянскай сістэмы адзінаборстваў”, веды пра якую нібы захаваліся толькі ў ягоным родзе, а насамрэч гэта троху відазьмененая тэхнікі ўсходніх баявых мастацтваў, сполучаныя з сінкрэтычнымі акультнымі практикамі.

Падсумоўваючы, можна цалкам пагадзіцца з ацэнаю Льва Клейна дзейнасці “раднавераў”, якіх насамрэч не цікавіць, “чаму маліліся іх даўнія продкі і як яны ладзілі свае абраады, якія съвятыя яны спраўлялі, у што апраналіся. Іх цяперашнія

<sup>49</sup> Гуцуляк О.Б. Неоязничніцтво як світоглядне явище (історико-філософскій аналіз). Автореферат дис. на здоб. наук. ступ. канд. філософ. наук. Львів, 2005. С. 15-18.

<sup>50</sup> De Benoist A. Comment peut-on kreïtre raïen? Paris, 1981. P. 25.

<sup>51</sup> Клейн Л.С. Воскрешение Перуна. К реконструкции восточнославянского язычества. СПб., 2004. С.123.

святочныя і абрадавыя дзеяньні, прыдуманыя ў стылі *a la russe* (а ля рус), – гэта шоў, съпектакль, балаган. А самі яны – блазны”<sup>51</sup>. Дасьледнік усходнеславянска-га язычніцтва Міхail Васільев нават акрэсыліў гэты штучны і эклектычны канст-рукт, якому бракуе мясцовага выміярэння і грунтоўнасці, як *квазілаганства* або *псеўдалаганства*, то бок непраўдзівае, уяўнае (нават ілжывае) язычніцтва<sup>52</sup>. З нашага гледзішча, феномен “славянскай роднай веры” ў Беларусі, Расіі ды Украіне можа быць названы не іначай як *сімулякрам* – фальшывым прэтэндэнтам на аўтэнтычнасць, копіяй, арыгіналу якой ніколі не існавала.

У той жа час, нельга не адзначыць, што і высновы тых, хто займаецца акадэм-ічным вывучэннем неапаганства, далёка не заўсёды вылучаюцца нейтральнасцю, навуковай аб’ектыўнасцю і непрадузятасцю. Нярэдка за агульнай крыты-кай хаваеца суб’ектыўнае непрыніцыце іншых поглядаў, ідэяў, меркаваньняў, ад-вольная маніпуляцыя фактамі, што выклікае пэўны сумнёў у прафесіяналізме гэтих дасьледаваньняў. Прыкладам падобнага падыходу можа быць атаясамленыне ўсіх без вынітку прыхільнікаў этнічнай рэлігіінасці з найбольш гратаўскімі фор-мамі *квазіязычніцтва*, абвінавачаныні ў ультра-нацыяналізме і неанацызьме, аргументацыя, якая апісвае політэізм як несумяшчальны з разьвітымі формамі дзяр-жаўнасці, пагатоў – з рэальнасцю сучаснай цывілізацыі ды г.д.<sup>53</sup>

Нягледзячы на тое, што апісаныя вышэй псеўдалаганства імкліва пашыраеца ў славянскіх краінах, нельга меркаваць, што адраджэнне этнічнай рэлігіі адбы-ваеца толькі гэткім чынам. Узорам кардынальнага іншага падыходу ёсьць пры-балтыйскія язычніцкія задзіночаньні, у прыватнасці, літоўская “Romuva”. Чаль-цы “Romuv’ы” досьць удала, густоўна і далікатна спалучаюць рэканструкцыю старажытных культаваў, з большага на аснове гістарычных крыніцаў пра балцкую рэлігію, працаў навукоўцаў ды этнографічных матэрыялаў, і жывыя формы на-роднай рэлігіі.

Наколькі магчымы такі падыход у нас? Найперш трэба пачаць з таго, што само пытаныне пра існаваньне на Беларусі *славянскага язычніцтва* ёсьць дыскусійным. Досьць праблематычна вылучыць уласна славянскі пласт міфалогіі. Гэтак Юратэ Лаўчутэ і Дзымітры Мачынскі, правёўшы комплексны аналіз крыніцаў, прыйшлі да высновы пра балцкія вытокі сакральнай пары Перун – Вялес<sup>54</sup>. Нельга не зважаць таксама на факт іранскага паходжання бальшыні багоў г. зв. “усходнеславянскага” пантэону: Даждбога, Стрыбога, Сварога, Хорса, Сімаргла (няма і надзейных сьведчаньняў наяўнасці культуры гэтых багоў у продкаў беларусаў), тады як Перун і Вялес – архаічныя індаеўрапейскія боствы – дасталіся славянам у спадчыну ад балтаў, што карэлюеца з тэорыяй пра разьвіцьцё славянскіх моваў з заходнябалцкіх дыялектаў<sup>55</sup>.

Калі займаецца рэканструкцыяй даўніх міфалагічных уяўленьняў, пагатоў ста-равечных культуў, трэба абавязкова ўлічваць іх лакальную съпецыфіку і рэгія-нальныя адметнасці. Да жалю, найчасцей гэтая акаличнасць ігнаруеца ня толькі сучаснымі прыхільнікамі дахрысьціянскай традыцыі, але і некаторымі навукоў-цамі. Як зацямляе Эдвард Зайкоўскі, “значная колькасць дасьледчыкаў сыходзіла з тэзісу аб існаваньні т. зв. старажытнарускай народнасці, паўтараючы мерка-ваньне аб адзінай старажытнарускай культуры, міфалогії, другіх формах духоў-

<sup>52</sup> Васильев М.А. Неоязычество на постсоветском пространстве. Рецензия на сборник статей “Неоязычество на просторах Евразии” (сост. В. Шнирельман). М., 2001. 177 с. // Славяноведение. 2002. № 4. С. 103.

<sup>53</sup> Парайн.: Клейн Л.С. Воскрешение Перуна... С. 105-130; Шнирельман В.А. От “со-ветскага народа” к “органической общности”: образ мира русских и украинских нео-язычников // Славяноведение. 2005. № 6. С. 3-26.

<sup>54</sup> Лаучютэ Ю.-С., Мачинский Д. Балтские истоки древнерусской сакральной пары Перун – Велес/Волос (по данным языкоznания, истории, археологии) // Проблемы этнической истории балтов. Roga, 1985. С. 187-188.

нага адзінства, і часта ня ўлічвала складанай этнакультурнай гісторыі Усходняй Еўропы, ступень славянізацыі, тэрытарыяльную розынцу, адразынену ў мясцовых субстратах, перабольшвала ўзровень інтэграцыі<sup>56</sup>.

У фармаваныі беларускага этнасу вызначальным быў уплыў балцкага этнакультурнага субстрату. Гэта яскрава выяўляецца ў традыцыйных рэлігійных вераньнях беларусаў. Практычна ўсе найбольш адметныя рысы беларускай міфалогіі: культ зъмяі, культ каменя, матывы абраадавых съпеваў, сюжэты касмаганічных паданьняў маюць найбліжэйшыя паралелі ў міфалогіі літоўцаў і латышоў. Менавіта таму Уладзімір Конан канстатаваў, што “дасыледуючыя язычніцкі пантэон беларусаў і этнічных літоўцаў, набор сюжэтаў і вобразаў іх аўтэнтычнай міфалогіі, нельга не звязаць увагу на тыпалагічную блізкасць гэтых пластоў культуры. Такое збліжэньне, часам аж да тоеснасці, – вынік ня толькі ўзаемаўпłyваў іх культур у рамках агульнай дзяржавы – Вялікага Княства Літоўскага, але і генетычных вытокуаў”<sup>57</sup>. Такім чынам, рэканструяваныя формы этнічнай рэлігіі беларусаў непазыбежна мусілі б мець балцкую аснову. Між іншым, на гэта звязтаюць увагу і прадстаўнікі літоўскага паганскага руху – кіраўнік “Romuv’ы” Ёнас Трынкунас без ваганьня улучае беларусаў у кола “балцкай цывілізацыі”, уgruntаванай у дахрысьціянскай культуры<sup>58</sup>.

Адраджэньне язычніцтва адбываецца рознымі спосабамі. Адзін з іх – шлях дзяржаўнага прызнання або легітымацыі прыхільнікаў даўняй веры. Найцікавейшая сітуацыя з гэтым склалася таксама ў Літве. З 1992 г. “Romuva” дзейнічае як зарэгістраваная рэлігійная суполка, хаша спробы дамагчыся афіцыйнага прызнання балцкай рэлігіі былі яшчэ ў пачатку XX ст. Пасыля больш як 600 гадоў з часу хросту ў каstryчніку 2002 г. прайшла цырымонія пасвячэння Крывіса – вярохўнага святара балцкай рэлігіі. Ім стаў Ё. Трынкунас – этнограф, прафесар Віленскага ўніверсітэту, лаўрэат нацыянальнай прэміі Літвы імя Басанавічуса, старшыня Сусьеветнага Кангрэсу Этнічных Рэлігіяў (WCER). На пасвячэнні прысутнічалі чальцы парламенту, іншыя афіцыйныя асобы, прадстаўнікі дзяржаўных медыяў, што сведчыць пра цікавасць да паганства як з боку літоўскага грамадства, гэта к і з боку прадстаўнікоў улады. Нядайна некалькі дэпутатаў літоўскага Сейму вылучылі прапанову аб зъменах у канстытуцыі для таго, каб надаць старабалцкай рэлігіі статус традыцыйнай.

Аналагічныя працэсы ідуць і ў іншых еўрапейскіх краінах. У Даніі афіцыйны статус нададзены рэлігіі германцаў. Міністр царкоўных спраў краіны (і адначасова лютэранская сіянатка!) заявіла, што недарэчна, калі тутэйшай рэлігіі Даніі не прызнае дацкая дзяржава. Прыйманье рэлігіі афіцыйнай азначае, што сіянатары маюць права праводзіць абраады наданыя імі, заключэння шлюбу, пахаваньня, якія будуць мець юрыдычную моц. У Вялікабрытаніі за Паганскай федэрациі Шатландыі дзяржава прызнала права выконваць вясельныя абраады паводле традыцыйных звычаяў і рэгістраваць шлюбы. Нават у гэткай артадаксальнай краіне як Грэцыя суд насуперак усім спробам процізязення з боку Эладской Праваслаўнай царквы абавязаў зарэгістраваць арганізацыю грэцкіх паганцаў. З

<sup>55</sup> Топоров В.Н. К реконструкции древнейшего состояния праславянского // Славянское языкоизнание. X Международный съезд славистов: Доклады советской делегации. Сборник докладов. М., 1988. С. 264-292; Мартынаў В. Этнагенез славян: мова і міф // Спадчына. 1996. № 4. С. 164-182; Васильев М.А. Особенности формирования и развития восточнославянского язычества // Международный исторический журнал. Июль-август 2000. № 10 // [http://history.machaon.ru/all/number\\_10/analiti4/paganism\\_print/index.html](http://history.machaon.ru/all/number_10/analiti4/paganism_print/index.html).

<sup>56</sup> Зайкоўскі Э. Касмалагічны ўяўленыі старожытнага насельніцтва Беларусі // Гісторычна-археалагічны зборнік памяці Міхася Ткачова. У 2-х ч. Ч. 1. Мн., 1993. С. 79.

<sup>57</sup> Конан У. Хрысьціянства ў гістарычным лёссе Беларусі // Беларуская думка XX ст.: Філасофія, рэлігія, культура (анталогія) / Укл. Ю. Гарбінскі. Warszawa, 1998. С. 569.

<sup>58</sup> Trinkūnas J. Baltų civilizacija lžiandien // Romuva. Baltų kultyros leidinys. 2004. № 2. Р. 4-7.

ініцыятывы кіраўніка язычніцкай грамады Ісландыі Ё. Інгі колькі гадоў таму быў прапанаваны агульнаеўрапейскі закон, ухвалены Камісіяй Еўрапейскага звязу, аб прызнаньні дахрысьціянскіх рэлігіяў народаў Еўропы ва ўсіх дзяржавах-чальцах ЕС і гарантаваныні ім свабоды веравызнаньня.

Ва ўмовах існуючага канкардату між цяперашнім кіраўніцтвам беларускай дзяржавы і праваслаўнай царквой, казаць пра дзяржаўнае прызнаньне прыхільцаў этнічнай рэлігіі ў Беларусі пакуль яўна не выпадае. У гэтым сэнсе вельмі паказальныя слова праваслаўнага сьвятара Васілія з Пінску: “Лёс Беларусі звязаны з праваслаўем. І народ, і ўрад, і прэзідэнт прызнаюць гэта. Язычніцтву няма месца на Беларусі”<sup>59</sup>. Незразумела толькі, на якой падставе з ліку “народу” вылучаючца ня толькі прыхільнікі паганства і, скажам, атэісты, але і прадстаўнікі других хрысьціянскіх канфесіяў: каталіцтва, пратэстантызму.

З чым безумоўна можна пагадзіцца, дык гэта з тым, што беларускія ўлады сапраўды надаюць праваслаўю прывілеяванае становішча ня толькі *de facto*, але і *de jure*, парадун. прэамбулу да апошняй рэдакцыі Закону “Аб свабодзе сумленія і рэлігійных арганізацыяў”: “Гэты Закон рэгuluе правадачыненьні ў абсягу праў чалавека і грамадзяніна на свабоду сумленія і свабоду веравызнаньня, а таксама вызначае прававыя асновы стварэння і дзейнасці рэлігійных арганізацый сыходзячы з: ...прызнаньня *вызначальнай* ролі Праваслаўнай царквы ў гісторычным станаўленні і разъвіцці духоўных, культурных і дзяржаўных традыцый беларускага народа”. Нягледзячы на згадку ролі каталіцкага касыцёлу, евангельска-лютеранскай царквы, юдаізму і іслама “на тэрыторыі Беларусі”, працытаваны фрагмент відавочна пярэчыць канстытуцыйнаму прынцыпу роўнасці рэлігій перед законам, дэклараваны ў той жа прэамбуле. Меркаваныне грамадзяннаў Беларусі – вернікаў і нівернікаў, якія ня згодныя з фармулёўкай пра вызначальную ролю праваслаўнай царквы ў гісторыі і культуры беларусаў, проста ігнаруеца. А тое, што этнічная рэлігійнасць апынулася зусім па-за ўвагай заканадаўцы, можа, відаць, сьведчыць, што прызнаньне яе ролі ў гісторычным станаўленні ды разъвіцці духоўных, культурных і дзяржаўных традыцый беларускага народа агулам не пажаданае.

Але нават у гэткіх варунках існаваньне язычніцтва ня толькі магчымае, а і магчымае ў розных формах. Па-першае, гэта “філософскае” паганства, пэўныы тып мысьленія, рэфлексіі і анталагічнай арыентацыі. Яго інтэлектуальная сутнасць добра апісаная А. дэ Бенуа: “Быць паганцам у наш час перадусім азначае вывучаць старожытныя індаеўрапейскія вераны ды іх гісторыю, тэалогію, касмагонію, сістэмы сімвалу, міфы, міфемы (тыя складнікі, з якіх паўстае сам міф). Але ж гэта не адно інтэлектуальная веда – гэта яшчэ і веда духоўная! Ня толькі элітэ-малагічнае спазнаньне – яшчэ і спазнаньне інтуітыўнае! Паганства – гэта ня проста назапашваньне ведаў пра культуру ды традыцыі Еўропы, хоць, бяспрэчна, нам таксама трэба быць глыбока ў іх абазнанымі. Перадусім паганства мае на ўвазе праекцыю пэўных культурных каштоўнасцяў на сёньняшніх людзей – беспасярэдніх спадкаемцаў культуры, якая нас узгадавала”; “мы бачым у спрадвечным паганстве нашых дзядоў выяўленыне шэрагу своеасаблівых каштоўнасцяў і духоўных пазіцыяў ды імкнемся іх актуалізаваць, а ня проста скапіваць”<sup>60</sup>.

Мабыць, найбольш выбітным “паганскім” філосафам у Беларусі ёсьць адзін з заснавальнікаў Цэнтра этнакасмалогіі “Крыўя” – Сяргей Санько, вядомы сваімі штудыямі беларускай міфа-паэтычнай карціны сьвету, а таксама як тэарэтык

59 Цыт. паводле: Гагуа Р. Зачем язычество? Да лешій его знает! // [http://www.naviny.by/rubrics/society/2003/04/15/ic\\_articles\\_116\\_144004](http://www.naviny.by/rubrics/society/2003/04/15/ic_articles_116_144004)

60 Цыт. паводле: Шкіранда М. Еўрапейская “новая правіца” і беларуская перспектива // Druvis. Almanach Centru etnakasmalogijī “Kryuja”. 2005. № 1. С. 182.

61 Санько С. Постмадэрнізм як апатэз матэрыялізму // Фрагменты. 2006. № 11. С. 12-33.

крыўскага традыцыйнай асэнсаваныя ды “дэканструйваныя” ідэі некаторых “модных” цяпер постмадэрнісцкіх аўтараў. Пэўныя “язычніцкія” рэзінісцэнцыі заўважныя ў тэкстах Валянціна Акудовіча, асабліва ў наступных радках, нібы прасякнутых прымардыяльным родавым пачуцьцём: “Я – гэта колькі там тысяч год і колькі там соцень каленай майго роду, і ўся мая каштоўнасць – гэта каштоўнасць скарбонкі, у якую ссыпаныя здабыткі, набытыя нястомнай працай на працягу невядома якога часу. І калі я прыходжу да высновы, што я – усяго толькі месцышча, дзе мой Этнас працягвае існаваньне з усімі сваімі тысячагоддзямі і каленамі, то амаль міжволі вымаўлюю: мой Бог – мой Этнас. ... Этнас – гэта я, памножаны на ўсю гісторыю майго народа. Этнас – гэта мой адзіны прытулак пасля съмерці, апошняя, хай сабе і даволі ўмоўная, надзея на несьмяротнасць. Так я толькі памру, а калі зынікне ён, то зынікну і я”<sup>62</sup>.

Рух, звязаны з адраджэннем традыцыйных народных абрадаў, музыкі і съпеву, рамёстваў, сіяткаваньнем паводле спрадвечных звычаяў, вайсковай рэканструкцыі, краязнаўствам ды аховай гістарычных і прыродных помнікаў, культиваваньнем і пропагандай традыцыйнай народнай культуры назавем “этнографічным” паганствам. У асноўным гэтым займаюцца студэнцкія, моладзевые суполкі і таварысты, асобныя энтузіясты, то бок людзі, якім неабыякавы лёс старажытнай культурнай спадчыны нашага народа. Найбольш моцныя “этнографічныя” асяродкі існуюць у Менску, Полацку, Гомлі, Берасці, Пінску. Бальшыня з іх кіруеца або натхніеца асобамі, якія не хаваюць сваёй прыхільнасці да язычніцтва.

Але найбольш прыкметнае – “мастацкае” паганства. У літаратуры з ім атасамляюцца імёны Максіма Багдановіча, Уладзіміра Караткевіча, Рыгора Барадуліна, Анатоля Сыса, Алеся Разанава, Антаніны Хатэнкі, Вольгі Іпатавай, у мастацтве – Язэпа Драздовіча, Тодара Кашкурэвіча, Тацяны Сіплевіч, Сяргея Цімохава.

Аднак наймацнейшым сродкам трансъляцыі паганскаага зъместу ёсьць, мабыць, музыка. Найбольш гэта відавочна ў традыцыйнай этнічнай (фальклорнай) музыцы, якая мае трывалы дахрысьціянскі стрыжань. У Беларусі існуе шэраг калектываў, што выконваюць або інтэрпрэтуюць творы аўтэнтычнай народнай музыкі. Добра вядомы аматарам архаічных съпеваў гурт “Guda”. Аснову рэпертуару калектыву складаюць абрэдавыя песні – найдаунейшы пласт традыцыйнай народнай культуры. Як перакананыя ўздзельніцы гурта, “песні, прымеркаваныя да дауніх съвятаў – аскепкі старога съвету, якія ляжаць глыбока ў съвядомасці кожнага, хто вядзе свой радавод з тутэйшай зямлі”. Пэўнае пацверджаньне таго, што даунія архетыповыя съпевы ў выкананьні “Gudy” папраўдзе “рэзануюць” са съвядомасцю беларусаў ды выклікаюць найжывейшую цікавасць – вялікая колькасць слухачоў, што наведваюць іх канцэртныя выступы.

Сапраўдным адкрыццём стаў гурт “Essa”, які ўпершыню выступіў перад менскай аўдыторыяй на міжнародным фестывалі “Crivia Aeterna”, што адбыўся 29 сакавіка 2006 г. Моцнае эмацыйнае ўражаньне разам з незвычайнім іміджам і пранікнёным выкананьнем музыкаў не пакінуў нікога абыякавым. Творчасць гурта грунтуецца на народнай музыцы аднаго этнакультурнага рэгіёну: паўночнай Беларусі (Крыўя, Нальшаны) і Усходняй Літвы (Аўкшттайція, Дзукія). Але “Essa” – гэта не фальклорны калектыв у звыклым разуменіі, прынцыповым для яго ёсьць імкненіне да традыцыйнай манеры выкананьня, але ня з мэтай даклад-

<sup>62</sup> Акудовіч В. Дыялогі з Богам: суплёт інтэлігібелльных рэфлексіяў. Мн., 2006. С. 110-111.

<sup>63</sup> Тодар Кашкурэвіч: “Essa” – наша рэлігія! // <http://music.fromby.net/articles.php?id=138>

нага капіяваньня аўтэнтычных узораў. Калектыву прапануе ўласную інтэрпрэтацыю і разуменіне сакральнай музычнай традыцыі<sup>63</sup>.

У жанрах вельмі далёкіх ад карэннага фальклору разам з цікавасцю ды зватом да вытокаў таксама назіраецца своеасаблівы “паганска рэнесанс”. Амерыканскі авангардны музыкант і дасыледнік Майкл Мойніхэн з гэтай нагоды адзначае: “У сферах музыкі адраджэнья паганства найбольш відавочнае, бо музыка часта ёсьць гэткім жа адкрытым выяўленынем чалавечага духу, як і рэлігія, прынамсі, у яе найчысьцейшых формах. Прыкметна, што росквіт паганскаага імпульсу ў музычных творах не абмяжоўваецца нейкім адным жанрам, а выяўляецца паўсюль: ад дауніх традыцыяў класічнай музыкі да яшчэ нават не класіфікаванага авангарду. Гэтая плынь знаходзіцца сябе ў новых формах акустычнай народнай музыкі, а таксама ў агрэсіўным электрагуку *Black Metal*. Час ад часу бар'еры між рознымі кірункамі разбураюцца, што вядзе да спалучэння і накладання розных гукаў. Праз тое, што духоўнае жыццё паганца неадлучна зынітаванае з абуджальнымі духамі продкаў, гэткая музыка пераплеценая з традыцыйнымі сімваламі, паданьнямі, мелодыямі, паэзіяй ды міфамі. Калі ў працы бяруць удзел сапраўды боскія сілы, тады гэтыя элементы будуць ня проста сълепа скапіяваныя з мінувшчыны, а скарэй адноўленыя такім чынам, каб гэта ўдыхнула ў іх новае жыццё”<sup>64</sup>.

Паганская эстэтыка знайшла сабе прытулак ды квітненне ў цяжкім металічным року. Гэтая музыка, як ні дзіўна, найбольш прычынілася да масавага пашырэння прапаганскіх настроў, асабліва сярод моладзі. На хвалі радыкальнага адмаўлення юдэахрысціянства ў Еўропе (найперш у скандынаўскіх краінах) узынікла цэлая плынь калектываў, што спалучаюць у сваіх творах жорсткі, агрэсіўны гук металу з элементамі фальклорнай музыкі. У тэкстах гэткіх гуртоў побач з захапленнем даунімі культамі і вераньнямі пераважаюць тэмы, звязаныя з супрацівам хрысціянскай рэлігіі, ваяўнічы герайзм ды нацыянал-рамантычны эпас. Найбольш вядомымі камандамі гэтага кірунку ў нас ёсьць “Gods Tower”, “Oyhra”, “Znich”, “Kruk”, “Камаедзіца” ды інш. Ня ўсе з іх могуць параўнанца сваёй творчасцю, прыкладам, з літоўскім “Obtest”, латышскім “Skyforger”, эстонскім “Metsatoll”, але беларуская *Pagan Metal* сцэна пакрысе мацнее і ўжо мае сваіх лідэраў.

Безумоўна, усе пералічаныя абсягі ня ёсьць адасобленымі, яны перакрыжоўваюцца і ўплываюць адзін на аднаго. Час пакажа, ці гэта дасыць свой плён. Аднак варта памятаць, што сапраўднае адраджэнне этнічнай рэлігіі беларусаў адбудзеца не тады, калі недзе ў лесе ўсталююць драўляныя стоды ды нехта перад імі будзе абвяшчаць палкія прамовы, але тады, калі па ўсёй краіне зноў запалаюць сотні і тысячи купальскіх вогнішчаў, пры якіх літургія загучаць аўтэнтычныя абрадавыя съпевы, а моладзь да самога съвітання будзе гуляць ды танчыць пад ча-роўныя мелодыі ліцьвінскай дуды.

<sup>64</sup> Мойніган М. Возвращение языческих времен // <http://resist.gothic.ru/text/blood3.html>